

## Як пабудаваць дзіцячы домік для дачы сваімі рукамі

### Змест

- Будуюем самі: чарцяжы і памеры дзіцячага хаткі на дачы
- Класічныя і падручныя матэрыялы для хаткі
- Вынік



Маленькі дзіцячы домік, кавалачак асабістага прастору малога, гуляе велізарную ролю ў яго развіцці і выхаванні. Тут можна казаць аб развіцці адказнасці, маральным выхаванні, выпрацоўцы навыкаў беражлівых адносін да рэчаў, гаспадарлівасці, уменні прымаць самастойныя рашэнні.

Драўляныя гульнявыя домікі-выдатны варыянт, каб пацешыць дзяцей на дачы ці ў двары загараднага дома. Гатовыя канструкцыі каштуюць дорага, але такі домік можна лёгка і хутка зрабіць сваімі рукамі. Дастаткова вывучыць чарцяжы, выбраць прыдатны і прытрымлівацца інструкцыі. Прапануем вашай увазе лепшыя ідэі і праекты дзіцячых гульнявых домікаў. Для іх ўзвядзення не патрабуюцца спецыяльныя навыкі-дастаткова жадання і мінімальнага набору інструментаў.

Па спосабам вырабу, матэрыялаў, памераў і месца размяшчэння існуе вялікая разнастайнасць варыянтаў. З якіх жа матэрыялаў можна пабудаваць домік сваімі рукамі і што для гэтага трэба? Тут вы знойдзеце для сябе патрэбныя адказы.





### Будуюем самі: чарцяжы і памеры дзіцячага хаткі на дачы

Выдатныя кампактныя домікі для дзяцей у выкананні айчынных і замежных вытворцаў прапануюць крамы. Аднак нашмат цікавей пабудаваць дзіцячы домік сваімі рукамі, чарцяжы з памерамі можна знайсці ў Інтэрнэце і падабраць аптымальны.

Сумеснае з дзіцем любога ўзросту будаўніцтва новага ўласнага кутка дазволіць правесці час разам і з карысцю, выпрацаваўшы даверныя і больш цёплыя адносіны. Да таго ж хатка, да будаўніцтва якога дзіця прыклаў руку, хай нават у дробязі, стане для яго важным аб'ектам. І навучыць яго адказнасці.

На этапе чарцяжа неабходна абмеркаваць з дзіцем, якім ён хоча бачыць свой будучы домік (форма, колер). Гэты момант важны і для выхавання, і для самога будаўніцтва. Гэта можа быць домік казачнага героя, вежа прынцэсы, муляжшыны гараж.

Прапануем некалькі чарцяжоў, якія дапамогуць вам вызначыцца з хаткай або паслужаць асновай для стварэння вашага ўнікальнага будынка.



Вонкава домік варта афармляць у адпаведнасці са стылістыкай жылога будынка і ўсяго ландшафту. У той жа час будынак павінна быць прывабным для дзіцяці, таму можа быць аформлена ў яркіх колерах і ўпісвацца, да прыкладу, у канцэпцыю дзіцячай пляцоўкі.

## Класічныя і падручныя матэрыялы для хаткі

Домікі могуць быць рознай ступені складанасці, надзейнасці і дарагоўлі. Аднак нават на невялікі бюджэт знойдзецца варыянт, які прыйдзецца па густу дзіцяці і па кашальку аднаму з бацькоў. Бюджетныя варыянты з кардона або труб ПВХ паслужаць для стварэння не менш цікавых збудаванняў, чым драўляная класіка. Стол, непатрэбная палатка, скрынка з-пад габарытнай бытавой тэхнікі-пры належнай фантазіі спатрэбіцца ўсё. Што можна выкарыстоўваць для стварэння дзіцячай радасці-выбірайце самі.

## Пластык

Канструкцыі з пластыка простыя і лёгкія ў зборцы і вельмі кампактныя. Іх проста пераносіць з месца на месца і разбіраць пры неабходнасці. Выбіраючы матэрыялы для пабудовы хаткі ў хатніх умовах, вы зможаце падабраць экалагічна бяспечны пластык і будзеце ўпэўнены ў надзейнасці новай цацкі.



Крыніца: [magazinevoce.com.br](http://magazinevoce.com.br)

## Кардон

Яшчэ даступней фанеры-кардон. Лісты шчыльнага матэрыялу напэўна знойдуцца ў любым доме. перавага такога хаткі ў тым, што можна вырабляць розныя варыянты дызайну, не баяцца яго сапсаваць або разбурыць. Такі домік лёгка распісаць фарбамі, алоўкамі ці ўпрыгожыць наліпкамі – даць волю фантазіі дзіцяці, бо тады гэты домік стане яму яшчэ бліжэй і даражэй.

Але ў кардонных домікаў ёсць істотны недахоп. У ім можна гуляць толькі дома, для вулічных прагулак ён не падыходзіць.



Крыніца: [ru.pinterest.com/gipsymakeit/халабуда/](http://ru.pinterest.com/gipsymakeit/халабуда/)

### Трубы ПВХ

Для кампактнага хаткі падыдуць трубы ПВХ. Гэта эканамічны матэрыял, і ўзвесці з яго невялікае збудаванне досыць лёгка. Трубы наразаюцца і злучаюцца, як паказана на чарцяжы. Канструкцыя будзе служыць каркасам дзіцячага хаткі. Далей трэба накрыць яе шчыльнай тканінай або брызентам і прарэзаць вокны і дзверы. Домік гатовы!

Вялікі плюс хаткі з труб ПВХ у тым, што ён лёгка збіраецца-разбіраецца. Транспарціроўка такога збудавання з хаты на вуліцу праходзіць хутка і без лішніх цяжкасцяў.



Крыніца: [stroychik.ru](http://stroychik.ru)

### Дрэва і вытворныя

Самым папулярным і традыцыйным матэрыялам для вырабу дзіцячага хаткі з'яўляецца дрэва. дзіцячы гульнявой домік з дрэва можа размяшчацца на роўнай пляцоўцы або на дрэве, быць адно - ці нават двухпавярховым. У яго дызайне лёгка ўлічыць інтарэсы дзіцяці: ракета, казачны домік, карабель, касмічная станцыя - дзякуючы форме або аксэсуарам можна надаць яму абраны характар.

Не абавязкова купляць новыя дошкі. Для вырабу хаткі выдатна падыдуць выкарыстаныя паддоны. Важна пры выбары правільна іх адсартаваць. Нельга браць паддоны з маркіроўкай, з базару і з моцна выяўленым пахам. Чысціня і экалагічнасць-самыя важныя крытэрыі для дзіцячага будынка.

Домік з фанеры з'яўляецца спрощаным варыянтам драўлянай канструкцыі. Фанернымі лістамі абшываецца каркас або робяцца ўстаўкі ў драўляны дом. Гэты матэрыял прасцей знайсці ў гаспадарцы і лёгка апрацаваць.



У якасці даху для гульнявога драўлянага хаткі лепш выбраць бюджэтны матэрыял, але пры гэтым надзейны і які лёгка б ўкладваўся самастойна, без прыцягнення прафесійных работнікаў. Да такой катэгорыі ставіцца Ондулін.

Ліст гэтага матэрыяла лёгкі-ўсяго 6 кг, таму яго лёгка ўкладваць нават у адзіночку. Спатрэбіцца ўсяго толькі нажоўка, змочаная ў алеі або вадзе. Ондулін трывалы, экалагічны і бяспечны для здароўя дзяцей. Дах гульнявога хаткі з такой даху не будзе працякаць, іржавець і награвецца.

## Вынік

Будаўніцтва дзіцячага доміка для дачы сваімі рукамі - гэта не толькі займальны працэс, але і выдатная магчымасць для бацькоў і дзяцей правесці час разам, развіваючы творчыя і практычныя навыкі. У залежнасці ад бюджэту і пераваг, можна абраць розныя матэрыялы для будаўніцтва, такія як дрэва і фанера.

Адмысловая ўвага варта надаць даху дзіцячай хаткі. Выкарыстанне Андуліна як дахавага матэрыялу — гэта ідэальнае рашэнне для стварэння надзейнай, лёгкай і даўгавечнай канструкцыі.

Пабудаваўшы дзіцячы домік сваімі рукамі, вы не толькі падарыце свайму дзіцяці куток для гульняў, але і зробіце важны крок у выхаванні адказнасці і самастойнасці.